

Запрашаем наведальца

16 студзеня 2021 г.

Дзень здароўя

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Конкурс малюнкаў і калажаў "Дзе жыве здароўе"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Гадзіна зносін "Размова пра важнае. Прафілактыка каранавіруса"	9.55 - 10.40	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Мультурок "Спартанія"	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Марчык Т.П.
Спартыўныя саборніцтвы "Лыжня запрашае" / Горад спартыўных рэкордаў	11.45 - 12.30	Стадыён/ Спартыўная зала	Марчык Т.П.
5 - 8 класы			
Конкурс малюнкаў і калажаў "Дзе жыве здароўе"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Кіналекторый "Асновы здоровага ладу жыцця"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Фядотава А.А.
Спартыўныя саборніцтвы "Лыжня запрашае" / Горад спартыўных рэкордаў	10.50 - 11.35	Стадыён/ Спартыўная зала	Кірушына В.М.
Гадзіна зносін "Размова пра важнае. Прафілактыка каранавіруса"	11.45 - 12.30	Кабінет №11	Фядотава А.А.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Спартыўныя саборніцтвы "Лыжня запрашае" / Горад спартыўных рэкордаў	10.50 - 11.35	Стадыён/ Спартыўная зала	Кірушына В.М.
Гадзіна зносін "Размова пра важнае. Прафілактыка каранавіруса"	11.45 - 12.30	Кабінет №11	Фядотава А.А.